



- Беларусь прапанавала ўнесці зьмены ў кантракт з Газпрамам на пастаўку і транзыт газу
- Зацьверджаны трохгадовы плян прыватызацыі
- Зацьверджаны пералік тавараў, у дачыненні да якіх могуць быць выкарыстаныя абмежаваньні на экспарт
- Павялічыліся вонкавыя пазыкі банкаў
- Плянуюцца павялічыць квоту замежнага капіталу ў статутных фондах беларускіх банкаў

## Палітыка: абмеркаваньне газавога канфлікту з Расеяй

Беларускі віцэ-прэмьер У. Сямашка агучыў прапанову Беларусі скасаваць дамову паміж нашай краінай і ААТ «Газпрам» на пастаўку і транзыт газу ў 2007–2011 гг. альбо падпісаць дадатковае пагадненьне адносна графіку падвышэньня цаны. Сваю пазыцыю беларускі бок абгрунтоўвае хуткім ростам сусьветных коштаў энэрганосьбітаў, а таксама тым, што Расея мае намер перагледзець графік падвышэньня сваіх унутраных цэнаў на газ. Такія зьмены атачэньня беларускі бок разглядае як «істотныя зьмены абставінаў, зь якіх бакі сыходзілі пры заключэньні дамовы», што ў адпаведнасьці з Грамадзянскімі кодэксамі Беларусі і Расеі можа быць падставай для скасаваньня дамовы ці яе зьмены. У сваю чаргу расейскі бок заяўляе аб неабходнасьці выкананьня дзейснай дамовы, у адпаведнасьці зь якой цана на газ для Беларусі ў 2009 г. перасягне USD 200 за 1000 м<sup>3</sup>. Апроч гэтага, расейскія афіцыйныя асобы абвесьцілі аб магчымасьці выдзяленьня Беларусі новага крэдыту ў памеры USD 2 млрд для зьмякчэньня вынікаў падвышэньня цаны на газ. Гэтыя пытаньні плянуецца разгледзець на сустрэчы прэмьер-міністраў двух краінаў, якая запланаваная на 14 жніўня. Такім чынам, цана на газ для Беларусі застаецца пераважна палітычным пытаньнем, і, верагодна, будзе вызначаная на падставе двухбаковых палітычных дамоўленасьцяў.

## Рэальны сэктар: рост унутранага попыту кампэнсавала падзеньне чыстага экспарту


У 2 кв. 2008 г. рост ВУП заповоліўся да 10.1% г/г з 10.9% г/г у 1 кв. 2008 г. З боку прапановы гэта тлумачылася зьніжэньнем тэмпаў росту ў прамысловасьці (з 14.7 да 11.3% г/г). З боку попыту асноўны ўнёсак у заповольне эканамічнага росту зрабіла зьніжэньне тэмпаў росту экспарту тавараў і паслугаў, што абумовіла зьніжэньне чыстага экспарту. Гэта, аднак, было кампэнсаванае паскарэньнем росту ўнутранага попыту за кошт інвэстыцыяў у асноўны капітал, якія выраслі ў 2 кв. 2008 г. на 27.0% г/г (19.7% г/г у 1 кв. 2008 г.).

Паскарэньне росту інвэстыцыяў было выкліканае павелічэньнем бюджэтнага фінансаваньня, а таксама ростам капіталаўкладаньняў з уласных сродкаў прадпрыемстваў і насельніцтва. Павелічэньне ролі прадпрыемстваў у фінансаваньні інвэстыцыяў тлумачылася ростам рэнтабельнасьці – у студзені-траўні 2008 г. яна склала 15.1%, перавысіўшы на 2.9 адсоткавага пункта аналягічны паказьнік мінулага году. Злучаны ўнёсак замежных крыніцаў у прырост інвэстыцыяў склаў у першым паўгодзьдзі толькі 0.2 адсоткавага пункта. Аднак у 2009 г. у выпадку істотнага росту цаны на газ рэнтабельнасьць рэальнага сэктару, верагодна, зьнізіцца, і эканоміка ізноў сутыкнецца з праблемай нястачы крыніцаў фінансаваньня інвэстыцыяў.

№8 (71)  
Жнівень 2008 г.

Насельніцтва: 9.69 млн чалавек  
Прамысловасьць / ВУП: 26.7%  
Сельская гаспадарка / ВУП: 7.4%  
Інвэстыцыі / ВУП: 26.3%  
Экспарт: Расія 37%, ЭЗ 44%  
Імпарт: Расія 60%, ЭЗ 22%

Дынаміка рэальнага ВУП



Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу. Прагноз на 2008 г. – Дасьледчы цэнтр ІПМ.

Дасьледчы цэнтр ІПМ

Нямецкая эканамічная група ў Беларусі

220088 г. Мінск, вул. Захарова, 76  
Тэл./факс +375 (17) 210 0105  
Электронная пошта [bmer@research.by](mailto:bmer@research.by)  
Вэб-сайт <http://research.by/>

Пераклад на беларускую мову ажыццяўляецца пры падтрымцы часопіса "Новая Эўропа", <http://n-europe.eu/>

© Дасьледчы цэнтр ІПМ, 2008

**Структурныя тэндэнцыі: зацверджаны трохгадовы плян прыватызацыі**

**Прыватызацыя.** У ліпені была прынятая пастанова, паводле якой быў зацверджаны сьпіс дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў і акцыянерных таварыстваў (зь дзяржаўнай доляй), якія належыць прыватызаваць у 2008–2011 гг. У гэты сьпіс уключаныя 519 дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў і 147 адкрытых акцыянерных таварыстваў з доляй дзяржавы ў капітале. У яго ўвайшлі як буйныя прадпрыемствы, якія маюць безумоўную цікавасьць для замежных інвэстараў, так і сярэднія й малыя прадпрыемствы, прыватызацыя якіх выкліканая іх праблематычным фінансавым станам. Аднак плянуецца, што прыватызацыя кожнага прадпрыемства будзе адбывацца індывідуальным чынам і пры выкананьні шэрагу ўмоваў. Таму дадзены сьпіс варта разглядаць перадусім як сыгнал замежным інвэстам аб гатоўнасці ўладаў да рэфармаваньня беларускай эканомікі, а не як пачатак хуткай і масавай прыватызацыі. Але неспрыяльныя вонкавыя шокі (напрыклад, істотны рост цаны на газ) могуць прымусіць беларускія ўлады павялічыць тэмпы прыватызацыі, а таксама дапоўніць пералік прыватызуемых прадпрыемстваў.


У ліпені былі прададзеныя 80% акцыяў мабільнага апэратара ЗАТ «Бест» турэцкай кампаніі “Turkcell”. Агульная сума ўгоды склала USD 600 млн, да таго ж Turkcell узяла на сябе абавязак інвэставаць USD 400 млн у разьвіцьцё кампаніі. Але заканадаўчымі актамі прэзідэнта й ураду забавязаныя па сплаце запазычанасьці па кітайскім крэдытам (USD 234 млн), атрыманым ЗАТ «Бест» у 2005 г, былі перакладзеныя зь яе на рэспубліканскі бюджэт. Такім чынам, фактычную суму ўгоды можна ацаніць у USD 366 млн (да таго ж USD 100 млн будуць сплочаныя толькі пасля атрыманьня кампаніяй чыстага прыбытку). Тым ня менш, дадзеная ўгода ўвогуле зьяўляецца даволі ўдалым прыкладам стварэньня й продажу дзяржаўнай кампаніі.

**Вонкавы гандаль: зацверджаны пералік тавараў, экспарт якіх можа быць абмежаваны**

У студзені-траўні дэфіцыт гандлю таварамі склаў USD 1.7 млрд, павялічыўшыся на 17.5% г/г. У гандлі з Расеяй ён склаў USD 5.5 млрд, павялічыўшыся ў 2 разы. Галоўным чынам ён рос за кошт павышэньня сярэдніх цэнаў на імпартаваныя нафту (69.0% г/г) і газ (19.4% г/г). Разам з тым, дадатнае сальда ў гандлі з краінамі па-за СНД вырасла болей чым у 3 разы, дасягнуўшы USD 3.8 млрд. Яго павелічэньне было абумоўленае пераважна ростам цэнаў на экспартаваныя нафтапрадукты (на 64.8% г/г) і калійныя ўгнаеньні (126.3% г/г). Акрамя таго, захоўваецца некаторы патэнцыял павелічэньня экспартнай выручкі ў гандлі нафтапрадуктамі. У студзені-траўні іх экспарт скараціўся адносна мінулагадняга ўзроўню ў выніку спыненьня на ремонт Мазырскага НПЗ, зьніжэньня імпарту давальніцкай нафты, а таксама росту паставак на ўнутраны рынак. У сувязі з гэтым канцэрн Белнафтахім зрабіў прапанову да ўраду аб павелічэньні субсідыяў для нафтапрацоўшчыкаў да ўзроўню 145% ад расейскай адмысловай мыты на нафту для Беларусі.

Негатыўны ўплыў на Беларусь можа мець сусьветны харчовы крызіс і глябальная тэндэнцыя павышэньня цэнаў на харчаваньне. Ва ўмовах рэгуляваньня цэнаў на большасьць харчовых тавараў, каб запабегчы іх дэфіцыту на ўнутраным рынку, урад пацвердзіў пералік тавараў, у адносінах да якіх можа выкарыстоўвацца абмежаваньне экспарту. У гэты пералік увайшлі мяса, малако, мука, сланечнікавы і соевы

**ВУП і прамысловая вытворчасць**



Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу.

**Крыніцы фінансаваньня інвэстыцыяў у асноўны капітал**

1 паўгодзьдзе 2008 г.	Прырост, Унёсак у % прырост	
<b>Інвэстыцыі ў асноўны капітал, у т.л. за кошт кансалідаванага бюджэту</b>	<b>23.9</b>	<b>23.9</b>
уласных сродкаў арганізацый	20.6	9.0
пазыкаў ад іншых арганізацый	-3.1	-0.0
замежных крыніцаў (без крэдытаў банкаў)	179.4	1.1
Крэдытаў банкаў у т.л. замежных	17.0	3.5
па замежных крэдытных лініях	-75.7	-1.9
уласных сродкаў насельніцтва	93.0	1.0
пазабюджэтных фондаў	13.2	1.2
іншых крыніцаў	-16.0	-0.0
	75.6	1.7


Заўвага. Унёсак у прырост у адсоткавых пунктах. Крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

**Унёсак у прырост ВУП кампанентаў лучнага попыту**

	1 кв. 2008	2 кв. 2008	зьмяненьне
<b>ВУП</b>	<b>10.9</b>	<b>10.1</b>	<b>-0.8</b>
Канчатковае спажываньне	5.9	5.9	0.0
Валалавае назапашваньне капіталу	6.3	9.9	3.6
Чысты экспарт + стат. разыходжаньне	-3.1	-6.4	-3.2

Крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу. Унёсак кампанэтаў попыту ў ВУП – ацэнка Дасьледчага цэнтру ІПМ.

**Дынаміка вонкавага гандлю таварамі**



Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу.

алей, злакі і інш. Пры гэтым адносна нізкія цэны на беларускія харчовыя тавары прывялі да таго, што Расея абвінаваціла Беларусь у дэмпінгавых пастаўках малака, што можа прывесці да «самаабмежавання» яго экспарту ў Расею. Аднак малаверагодна, што гэта прывядзе да істотных праблемаў для Беларусі, паколькі ў адпаведнасці з дакладам Сусветнай гандлёвай арганізацыі Беларусь стаецца важным пастаўшчыком малочнай прадукцыі ў іншыя краіны.

**Дзяржаўныя фінансы: праект бюджэту-2009 фармуецца з улікам цаны на газ у памеры 140 USD**

Даходы кансалідаванага бюджэту за студзень-травень 2008 г. склалі 55.9% ад ВУП, што на 2.4 адсоткавага пункта вышэй за мінулагодні ўзровень. Выдаткі бюджэту склалі 48.9% ад ВУП (прырост на 0.9 адсоткавага пункта). У выніку прафіцыт бюджэту павялічыўся ў параўнанні з мінулым годам на 1.5 адсоткавага пункта да 0.7% ад ВУП.

Распрацаваны праект бюджэту на 2009 г., які прадугледжвае зьніжэнне падатковага цяжару на эканоміку на 1.3% ад ВУП за кошт зьніжэння стаўкі збору ў фонд сельгасвытворцаў з 2 да 1% ад выручкі, уніфікаваную стаўку мясцовага падатку з продажаў у памеры 5%, а таксама абмежаванне падаткавай базы падатку на нерухомасць. Апроч гэтага, плянуецца зьнізіць стаўку адлічэнняў у ФСАН з 35 да 34%. Аднак у выпадку захавання тэндэнцыі росту цэнаў на энэрганосьбіты даходы бюджэту 2009 г. могуць таксама павялічыцца ў выніку росту паступленняў ад экспартных мытаў.

**Манэтэрная палітыка: рост вонкавых пазыкаў**

У чэрвені чыстыя замежныя актывы ВГКР выраслі на 4.1 м/м у выніку набыцця замежнай валюты на ўнутраным рынку і павелічэння валютных дэпазытаў ураду ў НББ. Акрамя гэтага, у чэрвені НББ павялічыў свае патрабаванні да банкаў на 8.8% м/м. У выніку ў чэрвені грашовая база павялічылася на 10.9% м/м, а ў гадавым вымярэнні яе тэмп росту склаў 53.6% г/г (46.4% г/г у траўні).


Апроч павелічэння грашовай прапановы НББ, ліквіднасьць банкаўскай сыстэмы вырасла за кошт перанакіраваньня ў нацыянальную эканоміку сродкаў банкаў з-за мяжы. Па-першае, у чэрвені камэрцыйныя банкі павялічылі свае пазыкі ў замежных банках (на 7.4% м/м). Па-другое, у гэтым месяцы значна зьнізіліся лішкі сродкаў на рахунках у замежных банках (на 35.3% м/м). Гэта абумовіла зьніжэнне чыстых замежных актываў камэрцыйных банкаў на 60.1% м/м і адпаведны прыток сродкаў на унутраны рынак. Прыток ліквіднасьці дазволіў банкам цалкам задаволіць попыт на крэдытныя рэсурсы, а таму захавалася тэндэнцыя павелічэння тэмпу росту крэдытаваньня эканомікі, які ў чэрвені дасягнуў 52.3% г/г (51.1% г/г у траўні). Разам з тым, у выніку паскарэння інфляцыі намінальны адсоткавыя стаўкі на крэдытна-дэпазытным рынку практычна не зьмяніліся, а па шэрагу інструментаў нават павысіліся. Пры гэтым захавалася доўгатэрміновая тэндэнцыя запавольнаў росту попыту на наяўныя грошы. У чэрвені наяўныя грошы ў абароце выраслі на 4.3% м/м, а ў гадавым вымярэнні іх рост запаволіўся да 28.0% г/г (33.8% г/г у траўні). Аднак у чэрвені прадпрыемствы значна павялічылі свае пераважныя дэпазыты ў рублях. У выніку рублёвая грашовая маса ў чэрвені вырасла на 8.8%, а шырокая грашовая маса – на 4.5% м/м. У гадавым вымярэнні тэмпы іх росту склалі 47.2 і 47.5% г/г адпаведна (43.5 і 48.1% г/г у траўні).

**Экспарт таварных групаў, USD млн, студзень-травень 2008 г.**

Таварная група	Прырост, % ад экспарту	
	% г/г	разам у Расею
Інвэстыцыйныя	44.3	13.4
Прамежавыя энэрганосьбіты	69.8	72.6
іншыя	99.6	39.7
Спажывецкія харчовыя	43.8	32.9
нехарчовыя	36.4	13.2
	56.0	6.3
	22.6	6.9


Крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

**Кансалідаваны бюджэт**




Крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу.

**Грашовая база і ІЦЦ**



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і Міністэрства статыстыкі і аналізу.

**Стаўка рэфінансавання**



Крыніца: разьлікі паводле дадзеных НББ і Міністэрства статыстыкі і аналізу.

Спажывецкія цэны ў чэрвені выраслі на 0.6% м/м, а ў гадавым вымярэнні інфляцыя дасягнула 16.0% г/г (у траўні – 15.8% г/г). Беларускі рубель у ліпені ўмацаваўся ў адносінах да даляра ЗША на 0.5% м/м і на 31 ліпеня яго курс склаў 2114 USD/BYR.

**Банкаўскі сэктар: плянуецца павялічыць квоту замежнага капіталу ў банкаўскай сыстэме**

У ліпені была праведзеная ўгода па набыцці 88% акцыяў Міжгандальбанка расейскай Альфа-груп. Раней уладальнікам 39% акцыяў быў НББ, а іншыя буйныя пакеты акцыяў належалі кіпрскай і брытанскай кампаніям. Сума ўгоды склала USD 27.7 млн. Па выніках першага паўгодзьдзя Міжгандальбанк быў 12-м банкам у краіне па памеры актываў і нарматыўнага капіталу. Яго бізнэс зьвязаны перадусім з фінансаваньнем вонкаваэканамічнай дзейнасьці буйных кампаніяў. Продаж дадзенага банку расейскай фінансавай групе стаў магчымым у выніку згоды Альфа-груп інвэставаць і ў іншыя галіны беларускай эканомікі. У цэлым дадзеная ўгода адлюстроўвае стратэгічнае рашэньне беларускіх уладаў аб прыватызацыі сярэдніх і малых банкаў, а таксама аб стымуляваньні інвэстыцыяў у беларускую банкаўскую сыстэму. У выніку за першае паўгодзьдзе 2008 г. доля замежнага капіталу ў статутных фондах беларускіх банкаў павялічылася з 10 да 17%. У сувязі з гэтым, паводле паведамленьняў чыноўнікаў, НББ плянуе ў бліжэйшы час павялічыць квоту на замежны капітал у беларускай банкаўскай сыстэме, якая на сёньняшні дзень складае 25%. Такім чынам, можна меркаваць, што НББ гатовы да наступных этапаў рэфармаваньня беларускіх банкаў і інтэграцыі беларускай банкаўскай сыстэмы ў сусьветную, што можа мець спрыяльнае ўзьдзеяньне на эканоміку ў цэлым.

Эканамічныя тэндэнцыі		3 кв. 06	4 кв. 06	1 кв. 07	2 кв. 07	3 кв. 07	4 кв. 07	1 кв. 08	2 кв. 08	кра. 08	тра. 08	чэр. 08
Рост рэальнага ВУП	% г/г	8.6	10.8	8.4	8.9	8.4	7.3	10.9	10.1	--	--	--
Рост рэальнага ВУП	% г/г нар.	9.6	9.9	8.4	8.6	8.4	8.2	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4
Рэальная прамысловая вытворчасць	% г/г нар.	12.2	11.3	5.9	7.7	8.2	8.5	14.7	13.0	13.3	13.3	13.0
Рэальная сельскагаспадарчая вытворчасць	% г/г нар.	2.2	6.1	4.4	5.2	5.6	4.1	6.8	5.4	6.5	6.3	5.4
ІСЦ	% г/г к/п	6.4	6.6	8.1	7.2	9.0	12.1	13.2	16.0	14.8	15.8	16.0
ІЦВПП	% г/г к/п	8.0	8.5	11.6	13.6	16.8	17.1	13.5	16.2	14.2	15.1	16.2
Экспарт тавараў (USD)*	% г/г	29.3	13.6	6.3	23.3	18.5	44.4	69.2	--	55.2	45.8	--
Імпарт тавараў (USD)*	% г/г	30.0	23.5	20.8	23.7	23.8	42.4	56.5	--	60.7	43.1	--
Сальда гандлю таварамі (дадзеныя НББ)	USD млн. нар.	-1215	-2398	-836	-1563	-2304	-3858	-647	-1572	-1184	-1572	--
Бягучы рахунак	USD млн нар.	-558	-1512	-641	-1152	-1652	-2944	-433	--	--	--	--
Бягучы рахунак	% ВУП нар.	-2.1	-4.1	-7.0	-5.8	-5.1	-6.6	-3.6	--	--	--	--
Міжнародныя рэзэрвы	USD млн к/п	1155	1383	1565	2344	2155	4182	4746	4618	4498	4462	4618
Грашовая база	% г/г к/п	38	20	22	29	25	38	59	54	43	46	54
Стаўка па крэдытах у беларускіх рублях**	% гадавых, к/п	12	12	14	11	12	12	11	10	10	10	10
Абменны курс (афіцыйны) BYR/USD	с/п	2142	2141	2141	2145	2147	2152	2148	2136	2144	2137	2129
Абменны курс (афіцыйны) BYR/EUR	с/п	2729	2761	2805	2890	2948	3115	3215	3339	3380	3328	3309

\* тэмпы росту даляравых паказнікаў (крыніца: разьлікі паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу).

\*\* намінальная стаўка па новых крэдытах юрыдычным асобам (крыніца: НББ).

Крыніцы: Міністэрства статыстыкі і аналізу і НББ.

Асноўныя эканамічныя паказнікі		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Намінальны ВУП	BYR трлн	17.173	26.613	36.565	49.991	65.067	79.231	96.047
Намінальны ВУП*	USD млрд	12.1	14.5	17.7	23.1	30.2	36.9	44.8
Рост рэальнага ВУП	% г/г	4.7	5.0	7.0	11.4	9.4	9.9	8.2
Прамысловая вытворчасць	% г/г	5.9	4.5	7.1	15.9	10.5	11.3	8.5
Сельскагаспадарчая вытворчасць	% г/г	1.8	0.7	6.6	12.6	1.7	6.1	4.1
ІСЦ	% г/г с/п	61.1	42.6	28.4	18.1	10.3	7.0	8.4
ІСЦ	% г/г к/п	46.1	34.8	25.4	14.4	8.0	6.6	12.1
ІЦВПП	% г/г с/п	72.1	41.4	37.5	24.1	12.1	8.3	16.2
ІЦВПП	% г/г к/п	40.9	42.7	28.1	18.8	10.0	8.5	17.1
Экспарт (т/п, USD)	% г/г	10.9	9.8	24.4	35.7	15.8	21.8	24.3
Імпарт (т/п, USD)	% г/г	11.1	9.0	25.1	40.3	3.0	33.0	27.9
Бягучы рахунак	USD млн	-394	-311	-424	-1206	510	-1512	-2944
Бягучы рахунак	% ВУП	-3.2	-2.1	-2.4	-5.2	1.7	-4.1	-6.6
ПЗІ (чыстыя)	USD млн	96	453	170	163	303	351	1768.9
Міжнародныя рэзэрвы	USD млн	347	457	474	770	1297	1383	4182
Сальда дзяржбюджэту	% ВУП	-1.6	-0.2	-1.6	0.0	-0.6	2.2	0.6
Унутраны дзяржаўны доўг	% ВУП к/п	6.1	5.4	5.5	5.7	5.8	6.5	6.4
Вонкавы доўг (суцэльны)	% ВУП к/п	24.8	27.0	23.7	21.4	17.9	18.6	28.4
Грашовая база	% г/г к/п	225	32	50	42	74	20	38
Абменны курс (НББ)	BYR/USD с/п	1394	1784	2075	2160	2154	2145	2146
Абменны курс (НББ)	BYR/USD к/п	1580	1920	2156	2170	2152	2140	2150
Абменны курс (НББ)	BYR/EUR с/п	1239	1690	2353	2684	2681	2692	2937
Абменны курс (НББ)	BYR/EUR к/п	1392	1989	2695	2956	2550	2817	3167

\* ВУП у даляравым эквіваленце за 2000 г. разьлічаны па рынкавым (неафіцыйным) валютным курсе (крыніца: Дасьледчы цэнтр ІПМ).

Крыніцы: Міністэрства статыстыкі і аналізу, Міністэрства фінансаў, НББ, Дасьледчы цэнтр ІПМ.

#### Умоўныя азначэньні:

г/г	зьмены год да году	нар.	нарастаючым вынікам
ІСЦ	індэкс спажывецкіх цэнаў	НББ	Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь
ІЦВПП	індэкс цэнаў вытворцаў прамысловай прадукцыі	ПЗІ	простыя замежныя інвестыцыі
к/п	на канец перыяду	с/п	сярэдняе за перыяд
м/м	зьмены за месяц	трлн	трыльён
млн	мільён	ФСАН	Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва
млрд	мільярд	ЭЗ	Эўрапейскі Зьвяз